

Наша газэта атрымала два папярэджаньні

# НАВІНКІ

29 МАЯ - 5 Чэрвеня 2003

№15(94)

Кошт свабодны



Ў ліц-крых

супраць

нячэснай прэсы

Стар.2

*Оф-сайд*

Ад лаўкі запасных –  
Да лавы падсудных

Ароп ці рэшка, вырашае судзьдзя.  
Рэфэры ў полі – краіны арбітар.  
Лажануўся ў гульні – адкажы за базар,  
Сачы за мятлой, галкіпэр.

Сьвісток, парушэньне правілаў – вон!  
Над спартсэмам урач у белым халаце.  
Нам патрэбны высокатэхнічны «футбол»,  
Парушальніку месца ў «прэс-хаце»!

Завалодаў мячом – апрацуй,  
Да варот бягі хутка.  
Гуляй па паняціях, а не як лох,  
Сьцеражыся – «кумаўская мутка»!

Роў трыбун,  
Мяч па-за гульні – у аўце.  
Мясцовы «Мілан» праб'е ўпрыканцы  
Апошні дзяржаўны пэнальці.

Ярыла Пшанічны

**Шаноўныя чытачы!**

Не бяз сувязі з рознымі пэртурбацыямі, празь якія сёньня праходзіць нашая газэта, улетку чакайце аднаўленьня працы нашага сайту:

[www.navinki.net](http://www.navinki.net)

**МОДНЫ  
ПОСТЭР**

у падарунак  
ад рэдакцыі  
на стар.4-5

Сьледзтва вядуць  
**КАЛАБКІ**



Дэтэктыўны комікс на стар.8

Беспрэцэдэнтную зачыстку распачало напярэдадні сэзону водпускаў Міністэрства інфармацыі РБ: адразу тройка выданьняў запар атрымала па некалькі афіцыйных папярэджаньняў. Сярод «штрафнікоў» апынуліся газэты *Навінкі* (2), *Белорусская Деловая Газета* (3 разам з дадаткам *БДГ. Для служэбнага пользаванья*) і *Народная Воля* (1). З такім судзействам неўзабаве ў гульні застануцца толькі *Советская Белоруссия* ды *Японские кроссворды*...

# Іб ліц-крыіа

## супраць нячэснай прэсы

### Хронікі пратэсту



20 мая каля будынку суда стыхійна ўзьнік пікет абураных падпісчыкаў *Навінак*, якія не дачакаліся новага нумару.

Працоўны калектыў газэты глеўна пратэстуе супраць рабаўнічага штрафу ў памеры агульнай запалычана-насьці па хабрацкай зарплатце.

Прадстаўнік грамадзкасьці, які далучыўся да акцыі пратэсту адразу пасля ўласнага вызваленьня, агітуе журналістаў не спыняць барацьбу за свабоду слова.

На прэсканфэрэнцыі ў БАЗЖ 26 мая была даведзеная рашучасьць дабівацца зьняцьця ўсіх несправядлівых абвінавачаньняў на адрас газэты *Навінкі*.

Хваля беспарадкаў захлынула Эўропу. Акцыі адбыліся ў Кіеве, Варшаве, Гданьску, Беластоку, Стэкгольме, Празе, Бэрліне і інш.

Не пасьпелі мы ачухацца ад нядаўніх судовых разьбіральніцтваў і прыможкі ў 700 зьлёных, як новыя інфармацыі. Як не адразу стала вядома, Мініфармацыі таксама была да глыбіні душы абураная фактам абразы гонару й годнасьці прэзыдэнта, у чым і расьпісалася, выпісаўшы на наш адрас першае за 5 гадоў нашага існаваньня папярэджаньне. Аднак ужо на наступны дзень выявілася, што газэты *Навінкі* – гэта ня толькі гнісны абразальнік прэзыдэнта, але й рупар амаральнасьці й распусьці, пра што можна было даведацца з другога папярэджаньня. На гэты раз «парушэньне» закону, як можна было зразумець з тэксту афіцыйнага дакумэнту, «допушчэное» в № 11 (90) гэтаго года в матэрыялах, напечатаных под рубрыкой «Опиум для народа» и в №8 (87) гэтаго года за заголовак на староніце «Аналітыка», посягаючых на правэсьнець гражданаў. І зноў назіраецца тая ж карціна, што прывяла галоўнага рэдактара ў суд – поўнае ігнараваньне чыноўнікамі кантэксту матэрыялу. Нажаль, ні ў першым, ні ў другім выпадку не канкрэтызуецца, дзе дакладна і ў якім кавалку мы маглі замахнуцца на «облік морале» нашых суайчыньнікаў. Гэта стварае свосасаблівыя загадкі, якія можна вырашыць хіба што з дапамогай лінгвістаў, што мы і зьбіраемся зрабіць. Узяць хача б матэрыял з №8, прысьвечаны вайне ў Іраку. Магчыма, лічба ў 30 баксаў – гэта замала або, наадварот, замнога. А можа быць тут крамольныя словы «баксы» – намёк на валютныя апэрацыі, і трэба было напісаць 60 тысяччаў (у адпаведнасьці з курсам НБРБ) або на худы канец 30 уа? А можа не спадабалася слова «адсасць»? Дык, здаецца, атруту з раны пасыя ўкус гадзюкі выкусваюць адсасваюць (адэмоктаваюць), а не адлізваюць ці выкусваюць. А вы пра што падумалі, спадары чыноўнікі? Так ці інакш, але, відаць, сапраўды ўлады ўзяліся за кляпаньне пракруставага ложка дзяржаўнай ідэалёгіі і распачалі «зачыстку» сярод палітычна недабранадзесянай публікі. Разам з «абразальнікамі прэзыдэнта й ворагамі маральнасьці грамадзянаў» з газэты *Навінкі* пад раздачу патрапілі й такія бабры прыя і клявіятуры, як *БДГ* і *Народная Воля*.

## БДГ: ідзем на рэкорд?

Рэдакцыя *Белорусской деловой газеты* на гэты раз канкрэтна патрапіла пад ідэалагічную «зачыстку» і атрымала запар тры папярэджаньні ад Міністэрства інфармацыі. Першае з іх *БДГ* упарылі за артыкул «Барский имидж» (*БДГ* за 18.04.2003), у якім, на думку міністра Падгайнага, утрымліваліся «недакладныя зьвесткі пра тое, што Прэзыдэнт прадаставіў Сьвятлане Каралевай самалёт кіраўніка дзяржавы для пералёту ў Маскву». Паводле Міністэрства, публікацыя «ня толькі ўводзіць у зман грамадзянаў Беларусі, але і зьніважае гонар і годнасьць Прэзыдэнта». Наступнае папярэджаньне было вынесенае газэце *БДГ* для

служэбнага пользаванья за сэрыю публікацыяў пад агульнай назвай «Афганские борзые» і артыкул «Магический кристалл», апублікаваны ў № 3 (14) за сакавік г.г. Як гаворыцца ў папярэджаньні, у публікацыях «фактычна апраўдваецца карупцыйная дзейнасьць былога кіраўніка «Белдзяржхарчпраму» Казека В. і ягонага сына – начальніка аддзелу збыту РУП «Крыштал» Казека А., а супрацоўнікі праваахоўных органаў выстаўляюцца лабістамі інтарэсаў кримінальных структураў...» Другі раз запар *БДГ* была папярэджаная за публікацыю «Где леоновские миллионы?» Прокуратура рэспублікі не


может ответить на этот вопрос. Ищет...», якая зьявілася ў №62 ад 29.04.2003 г. Міністар інфармацыі сьцьвярджае, што газэты апублікавала матэрыялы кримінальнай справы без пісьмовага дазволу судзьдзі, чым і парушыла закон. Такім чынам, на рахунку газэт *БДГ* і *БДГ* для служэбнага пользаванья цяпер аж 4 папярэджаньні (17-га красавіка г.г. Міністэрства інфармацыі ўжо раз устаўбіла пістон газэце *БДГ* для служэбнага пользаванья за публікацыю «Система жертв не считает. Опала довела бывшего министра до самоубийства» №4 (15) за сакавік 2003 г.), а Пётар Марцаў заняў верхні радок хіт-параду парушальнікаў Закону «Аб друку». Але на гэтым мытарстве аднаго з галоўных рупараў дэмакратыі ня скончылася, бо паводле законадаўства за 2 папярэджаньні выданьню пачынае сьвяціць *лес Сьвабоды*, *Пагоні* ды іншага *Рабочага*. І ў дачыненні да *БДГ*, відаць, улады намагаюцца прымяніць «вышкы» або прынамсі якісьлед патрапіць нэрвішкі. Як стала вядома, Мініфармацыі прыпыніў дзеяньне ліцэнзіі абодвух *БДГ* на тры летнія месяцы, так што наступны нумар газэты можна будзе пачытаць аkurat перад «Дажынкамі». Натуральна ж, як заявіла галоўная рэдактарка абодвух выданьняў Сьвятлана Калінкіна, усе абвінавачаньні на адрас *БДГ* беспадстаўныя і надуманыя, таму свае права на існаваньне беларускія дзелавага газэтчыкі будуць даводзіць праз суд.

## Петрасяны з Народнай Воли

Як кажа старажытная народная мудрасць «Добра сьмяецца той, хто сьмяецца апошні». Менавіта пра гэта забыліся, відаць, журналісты *Народнай Воли*, друкуючы чарговы крамольны матэрыял пра сучаснага дысьыдэнта Леонава. А між тым можна было б зрабіць карысныя высновы з досьведу намесьніка галоўнага рэдактара гэтага выданьня Аляксандра Сіліча. Гэты небарака, будучы ў добрым гуморы з нагоды 1 красавіка, даволіў сабе нявінна пажартаваць ды й настрачыў амаль што на перадавіцы, што нібыта Садам Хусэйні прыбыў у Менск і катаецца зараз сабе недзе зь сябрам на ролякавых каньках. Ну, пажартаваў, пасьмяяўся ды забыў сабе. А між тым адпаведныя органы ня спалі ў шапку. Праз паўтары месяцы, аkurat калі кліент, бяспечна забыўшыся пра свой крамольны жарт, сасьпеў і парыўся быў на майскім сонейку, таго ненавязьліва запрасілі ў пракуратуру й прапанавалі даць адпаведныя тлумачэньні на гэты конт. Такім чынам, відаць, вартаўнікі закону паспрабавалі прадеманстраваць высэламу й знаходліваму журналісту, што сэне пакараньня не ў ягонай хуткасьці, а ў ягонай непазьбежнасьці. Аднак гісторыя А.Сіліча не пайшла на карысьць іншым ягоным жартаўнікам-калегам. Вынік – папярэджаньне *Народнай Воли* ад Міністэрства інфармацыі за публікацыю артыкулу пра суд над Леонавым, у якім таксама пільнымі чыноўнікамі былі ўгледжаныя парушэньні закону.

# Дзяржаўнае графіці

альбо хто пэцкае нашыя дзверы



Жыць стала можа й ня лепш, але, відавочна, веселі. Што, напрыклад, раней можна было прачытаць на дзвярах у сярэднестатыстычным пад'ездзе? Акрамя мату, можна было даведацца пра месца жыхарства педагогаў бліжэйшай школы і міліцыянераў, а таксама пра іх полавыя стасункі з бліжэйшымі сваякамі. Дзверы каталікоў упрыгожвалі зразумелыя толькі вернікам і студэнтам матфаку ўраўненні накшталт  $K+M+B=2003$ . Здавалася б, што новага можа з'явіцца на нашай зямельцы гаротнай. На гэты раз Гомель наперадзе ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва. Кіраўнік гомельскага вадаканалу А. Амелін адным рухам вырашыў некалькі такіх важных праблемаў: як упрыгожыць мясцовыя пад'езды, даць дадатковыя тэмы для абмеркавання пэнсіянэрам, што цёплымі летнімі вечарамі сядзяць у падворках, ну і напрыканцы, хоць як паўплываць на тых, хто ня выплаціў запазычанасць за ваду. На дзвярах апошніх работнікі вадаканалу крэйдай пішуць колькасць запазыкі. Варта адзначыць, што такой увагай з боку вадаканалаўцаў будуць адзначаны толькі тыя жыхары Гомеля, якія ня плоцяць больш за тры месяцы. Першая рэакцыя даўжнікоў атрымалася вельмі эмацыйная, але ж гэта напэўна не канец нашае гісторыі. Уявіце сабе як будуць выглядаць дзверы малазабязшпечаных гамельчан, калі да вадаканальшчыкаў далучацца ўсе астатнія камунальшчыкі. Добра было б, калі б улады гораду, прафінансавалі ўсталяванне на дзвярах жыхароў дошкі накшталт тых, што стаяць у школьных клясах, і барацьбітам з запазычанасцямі пісаць прасьцеі было б, і гэтыя надпісы ўпрыгожвалі б выгляд пад'ездаў ●

Адам Непісьменны

## Фотатыдзень

Калі б фотка магла гаварыць

Днямі ў Менску адбыўся чарговы конкурс прыгажосці «Міс БДУ-2003». Даўганогія мадэлі зь ліку студэнтак галоўнай вышэйшай навучальнай установы краіны паказвалі судзьдзям сваё ўменне хадзіць па подыюму і насіць купальнік. У журы акрамя вядомага мадэльера Сашы Варламава быў заўважаны сам рэктар БДУ Казуліні.



Вы ўтрох пасля выступу да мяне ў кабінэт на суразмову!



А казалі, салер толькі адзін раз памыляецца.

У рамках праграмы НАТО «Партнэрства дзеля міру» былі праведзены сумесныя беларуска-польскія вучэбны інжэ-нэрных войскаў.

## Любоў да гроба

К нам сёння прыходзіць некропедозоофіл, Мёртвых маленькіх зверушек он с собою прыносіць

У хуткім часе ў сувэнірных крамах Беларусі, акрамя надакучыўшых усім сувэнірных мэдалёў з выявамі беларускіх гарадоў, партрэтаў прэзідэнтаў, вымпэлаў, вышываных рушнікоў і саламяных конікаў, можна будзе набіць прыгожыя, зробленыя з добрага дрэва і інкруставаныя саломкай невялічкія труны розных памераў. Справа ў тым, што беларуская сувэнірная фабрыка паставіла на паток выраб трунаў для хатніх жывёлаў. Кемлівыя прадпрыемальнікі маюць надзею, што труны, самая даражэйшая з каторых каштуе каля 40 тыс. беларускіх рублёў, знойдуць сваго пакупніка сярод заможанай часткі насельніцтва. Ня кожны дзень гаспадар пазбаўляецца свайго люблага пітомца. А таму момант, калі сабакі, коцікі, марскія сьвінкі і хамічкі сканчаюць свой зямны шлях і пераходзяць на наступную ступень рэінкарнацыі, павінен застацца ў памяці назаўсёды. Гэтану і павінная садзейнічаць навінка беларускіх сувэніраробаў.

Айчыныя вытворцы абяцаюць, што калі труны будуць карыстацца попытам, то плянуецца пачаць іх вытворчасць з больш таннага матэрыялаў, каб вырабы сталі больш даступнымі для шырокага пакупніка. Адзінае пытанне застаецца ня вырашаным, што рабіць людзям з негабарытнай хатняй жывёлай. Такой, напрыклад, як вярблюд, дзесяцімэтровыя пітоны, жырафы і г. д. Мабыць, як і раней, зарываць без труны? ●

Днём і ноччу не спы-няюць працу народ-ныя ўме-льцы. Краіне патрэб-ныя труны.



Як сюды вярблюда усунуць?

## Кавёр-самалёт



Кемлівыя віцебскія вытворцы знайшлі вырашэнне сваіх фінансавых праблемаў і вырашылі зарабіць крыху грошаў на нашых усходніх суседзях папулярнасці прэзідэнта Расей Уладзіміра Уладзіміравіча

Пудзіна. У маі першая партыя жакардавых дываноў, з'вязаных з сьвятэтных, льяных і хлопкавых нітак памерам 100x140 сантымэтраў з выявай першага прэзідэнта Расейскай Федэрацыі, апрадана ў дзюдаіскае кімана, паступіла ў Волагду. Здавалася б, хто ж будзе набываць гэтыя цудо-дываны? Толькі чыноўнікі лізоблюды, каб павесіць у сваім кабінэце ў знак вечнай адданасці. Але ж не тут та было. Акрамя дзяржаўных устаноў, такіх, напрыклад, як арбітражны суд, адміністрацыя горада Чарапаўца і некалькіх школ, прэзідэнцкія дываны, нягледзячы на нямылы кошт (1100 расейскіх рублёў, што на нашыя грошы будзе прыкладна 36,666 далараў) карыстаюцца попытам і ў звычайнага насельніцтва. Сакрэт папулярнасці хучэй за ўсё крыецца ў памерах прадукта. Справа ў тым, што дываны менавіта такога памеру лепш за іншыя падыходзяць у «хрушчоўскія» прыкожыя і, як родныя, пакрываюць падлогу ў сумесных санвузлах. Так што цяпер братам нашым меншым і бобікам будзе вельмі прыемна расцягнуцца ля дзвярэй на каленях у роднага прэзідэнта ●

Паліграф Шарыкаў

Небывалую палітычную актыўнасць дэманструе прэм'ер-міністар краіны Генадзь Навіцкі. 29 мая ён здзейсніў працоўную паездку ў Барысаў. У пляны візыту уваходзіла наведванне чатырох буйных заводаў гораду. Старшыня ўраду разглядаў прапановы кіраўнікоў гэтых прадпрыемстваў па пераадоленню адставаньня ад азначаных прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця.



Ец-тоц! Трэба ж так улезці!

Очэнь прыятна. Цар.



Прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Шклоў наведаў каленію і сустрэўся са зьняволенымі, якія там адбываюць пакараньне.

Пакуль азія пакутуе ад атыповай піэўмані ў Беларусі лютуе мэнінгіт. Па розных дадзеных колькасць захварэўшых у Гародні дасягае 200 чалавек, зь якіх асноўную частку складаюць дзеці да 14 гадоў. Мясцовыя ўлады супакойваюць насельніцтва і вінавацяць СМІ ў распаўсюдзе неправеранай інфармацыі.



Піце, дзеці, малако, будзеце здаровы.

# НАС *не* ДАГОНЯЦЬ!



[kampramat@tut.by](mailto:kampramat@tut.by)

## НАВІНЖІ

Газета  
для здоровых людей

## Сон розуму нараджае гранты

Вера менчука або госьці гораду-герою, які 27 мая рабілі ранішні мацінен каля менскага Палацу Мастацтваў (вул. Кашалова 3), ня моглі рэагаваньне дзіўна перфарманс. На прысутных Палацу кібасіўся самадзейны калектыў. Натопі, мягкі, прэса.

Віноўнікам пампезнага шоў, як высветлілася, быў Еганэс Ліні – віцэ-прэзыдэнт Сусьветнага Банку (СБ) ў Малдове, Беларусі і Украіне. Ён прыляцеў у беларускую мэтраполію на конкурсе інавацыйных ідэяў грамадзкіх арганізацыяў «Узмацненьне ролі для палітычнага якасьці жыцьця», і пад правядзеньні якога й арганізавалі харомы Палацу. Спэцдар Ліні і сябры журы швэндаліся па залі, разглядалі стэнды канкурсантаў, і кіруючыся шэрагам крытэраў, аднаведна праспекту СБ інавацыйны падыход, эфэктыўнасьць выкарыстаньне сродкаў, партнэрства з насельніцтвам устойлівасьці, дэбэралі бенефэцыярыяў.

Кожны з 45 прадстаўленых удзельнікаў мог папоўніць свой лапатнік на 15 000 баксаў!

Такія шчодрасьць спэс Ліні, якой пазайздросьць бы нават Савва Маросаў, не павінна здзіўляць чытача. Сьнежны СБ самы крупны спонсар неўрадавых арганізацыяў у галактыцы.

Нездарова жарсьць башыць недзяржаўным арганізацыям (НДО) узнікае ў банкіраў не так даўно. Да сэрэдзіны 80-х гадоў створаны ў 1946: Сусьветны банк (СБ) трымаў «Трэці сектар» бедных краінаў ў чорным целе. Эндэшнікі не жалавалі ліберальны праекты СБ і фактычна рэкруціравалі праз свае структуры сябраў радыкальных антыкапіталістычных рукаў. На працягу 1973-1988 гг. НДО перападалі кроплі – прыблізна 6% ад штогадовага бюджэту праектаў WB.

Экспэрт часоў амерыканскіх прэзідэнтаў Кеннеді і Джонсан, як правіла, займаліся этычнай адукацыяй адміністрацараў краінаў Трэціга свету: «дэмакратыя добра, а камунізм – кака».

У пачатку 80-ых пасля перамогі Рейгана на выбарах прэзідэнта США у кіраўніцтва СБ прыйшлі тыффізі Чыкагскай неаліберальнай школы.

У пошуках новых фаварытаў СБ яны звярнулі увагу на НДО. К гэтаму часу НДО, былі заўзятыя апапаненты банка, ужо размежаваліся па крытэрыю наяўнасьці каўчэсу. Аўтсайдэры сьвязалі на бабах. Лідары прафэсэналізавалі сваю дзейнасьць: вывучылі тэхніку здабываньня грошаў (fund-raising), асновы маркецінгу (public relations), сталі нармалевымі менеджэрамі. Замест таго, каб бачыць у НДО крыніцу пагрозы банкіры вызначалі іхні прафэсэналізм і значэньне для кантроля грамадскай думкі. З 1981г. пры СБ пачаў працу камітэт па працы з НДО. У 1995г. каб супрацьстаяць антыліберальным НДО быў створаны ініцыятыва SARRI (Structural Adjustment Participatory Review Initiative) на базе якога пазней быў заснаваны Civil Society Network. Яго галоўнай стала стварэньне пробанкаўскага НДОшнага лоббі ў кожным рэгіёне свету.

За 5 гадоў з 1988 па 2007 доля НДО ў бюджэце праектаў СБ вырасла з 5% да 47%. НДО, які япрацуюць з Банкам, становяцца ўсе больш рэфармісцкімі ў сваіх патрабаваньнях. Іх праекты больш арыентаваны на кісьметычнае вырашэньне праблемаў экалогіі, гэндырнай і сацыяльнай няроўнасьці, пры гэтым не ставяць пад пытаньне саму неаліберальную мадэль, якую нацэляе СБ. Ітак у дакумэнтах SARRI было запісана, што «глобальная прычына голаду не сістэма, не жаданьне бедных змагацца за вырашэньні пытаньняў у паўсьдзённым жыцьці».

У 90-я гады СБ, банкіры разпісаліся ў правале былых праграмаў структурнай перабудовы ў бедных краінах. Канфізы, на іхнюю думку, былі зьвязаны з адсутнасьцю інстытуцыйнага фактараў рэформаў на месцах. Зараз НДО надзецца роль не толькі супервайсэра грамадзянскай думкі, а таксама агента рэформаў. Для гэтага як піша Джеймс Паул СБ пачаў актыўна фінансаваць НДО, якія падмяняюць сабою сістэмы сацыяльнай абароны.

Эўрыка ў тым, каб пашыраць у ілюзію, што сацыяльны праблемы могуць быць вырашаны не каллектыўна, а праз асабістую ініцыятыву. Права патрабавань гарантаваную законам дапамогу ў дзяржавы падмяняецца правам прасіць дапамогу ў дабрачынных арганізацыяў. Аналізуючы чалавечыя канкурсантаў на імя СБ не цяжка было ў гэтым пераканацца. Амаль ўсе канкурсанты СМ кліянуць у пэспэктыве стварыць выгадныя прадпрыемства і не замінаць дзяржаўным мужам просьбамі аб дапамогі. Напрыклад, піськія інфальды-калясачнікі абяцаюць стварыць прадпрыемства, якое ім прынесе «гарантаваны заробак».

Канцэпцыйная думка падмяніць прыватнымі ініцыятывамі і бізэсам усе сацыяльныя артыкулы бюджэту згуляла з СБ дзіўны прыкол. Праекцыя рынкавай тэрміналеткі на сацыяльныя праекты дае абсалютна варыяцыйныя прадукты.

Прапануем вам пазнаёміцца з фрагмэнтамі некаторых грантавых заявак прадстаўленых на конкурсе 27 мая флагаману трэціга сектара Украіны, Малдовы і РБ.

### Праект 45

PR стратэгія грамадства – Арганізацыя – Чарнавіцкая гарадская грамадская арганізацыя Букавінскае партнэрскае агенцтва (БПА) (Украіна)

Мэта: «Судзьяньне ўстойліваму разьвіццю тэрытарыяльных грамадстваў шляхам стварэньня і ўнядрэньня актыўнай PR-стратэгіі. ...Ужываньне падыходу да грамадства як своеасабліваму грамадзкаму прадукту, і, як сьледства, перанос тэхналягічнага і навуковага падыходу клясычнага мэнаджэменту і маркетынгу да практычнай дзейнасьці ў сфэры ўстойлівага разьвіцця грамадстваў».



### Праект 39

Сацыяльная інтэграцыя дзяцей з групы рызыкі шляхам доступу да ведаў і адукацыю.

Арганізацыя: Цэнтар сацыяльнага разьвіцця вёскі Суручэны (Малдова)

Мэта праекта: Стварэньне «Цэнтру ведаў» для дзяцей, дзейнасьць якога забяспечыць сацыяльную інтэграцыю дзяцей з групы рызыкі.

З тэксту: «Пэралічаныя паслугі Цэнтру (бібліятэка, кампутары, кіназал) забяспечваюць больш устойлівую інтэграцыю, чым у выпадку іншых паслугаў, зьвязаных з харчовым забеспячэньнем, праблемамі аховы здароўя або камфарту».

### Праект В

«Рэацыялізацыя ВІЧ-інфіцыяваных жанчынаў, вызваленыя зь месцаў зьнявольна»

Арганізацыя: «Сацыяльная дапамога» (Беларусь), Логас (Украіна), Грамадзкая арганізацыя Сацыяльнай Дапамогі (Малдова).

Мэта: фокус-група адчувае сябе ўпэўнена ў грамадстве, здольная ўзаемадзейнічаць на роўных.

...Дзейнасьць: навучаньне (прым: ВІЧ-інфіцыяваных жанчынаў) прафэсійным навыкам шыцьця і вырабу сувэніраў з наступнай частковай рэалізацыяй.



### Праект 34

Школа традыцыяў «Зямля продкаў»

Арганізацыя: экаляга-інфармацыйны Цэнтар абароны Прыроды (Беларусь)

...Мэта: стварэньне цэнтру па прапагандзе ідэяў ўстойлівага разьвіцця і навучаньня мясцовага насельніцтва традыцыйным народным промыслам.




# АНАЛІТЫКА

## Праект 32

Аўтаагрэсія і сэксуальны гвалт сярод непаўнагадовых у турмах Малдовы  
Арганізацыя: ОО Наватарскія праекты, Кішынёў

Мэта праекту: Псыхалагічная рэабілітацыя 300 падлеткаў, якія падвяргаюцца сэксуальнаму гвалту...  
...Навізна: Асноўным мэтадам працы зьяўляецца сацыяльна-псыхалагічны трэнінг (СПТ), які будзе праводзіцца зь непаўнагадовымі і асабовым складам... У аснову сцэнару ўваходзяць такія псыхатэрапэўтычныя мэтодыкі, як Арт-тэрапія, Гельштальт-тэрапія, Мэдытацыя. У ходзе СПТ будзе выкарыстоўвацца ряд мэтадаў: групавая дыскусія, аналіз канкрэтных сытуацыяў, ролевая гульня...



Пачынаем ролевую гульню. Уявіце сабе, што вы петухі.

## Праект 22

Першапраходцы сельскага турызма  
Арганізацыя: грамадзкае аб'яднаньне «Агра і экатурызм» (Беларусь)  
Мэта: на працягу году навучыць групу сельскіх жыхароў асновам гасьцінічнага бізэсу (bred&breakfest) стварыць пазытыўны падыход у жыхароў краіны да новага ў нашай краіне турыстычнаму прадукту «Адпачынак у беларускай вёсцы», забясьпечыць устойлівую сувязь паміж турыстамі і гаспадаркамі сядзібаў.



Вох, ніколі я яшчэ ў вёсцы так не адпачываў. Вось што значыць бэд-энд-брэкаст.


САМЖОМ — Вывучыся на МЕБЕЛЬШЫКА.



Прабачце, я па прафэсіі — МЕБЕЛЬШЫК 6-ГА РАЗРАДУ.

## Праект 12

Грамадства жыцця і працы як новая форма дапамогі выключаным з грамадства  
Арганізацыя: «Грамадства ўзаемадапамогі» (Украіна)  
Мэта праекту: аказаньне актыўнай дапамогі людзям маргінальных групаў (у прыватнасці бяздомным).  
Вынікі: 10-15 бяздомных атрымаюць жыццё і працу, дзякуючы функцыянаваньню грамадства. Перакваліфікацыя прыкладна 30-ці чалавек у вобласьці мастацкага вырабніцтва (рэстаўрацыя мэблі) і абслугоўваньня кампутара. Зьмена грамадзкай думкі адносна праблемы бяздомнасьці.



Якую бы такую заяўку на грант ад нашай арганізацыі напісаць? Каб абавязкова быў інавацыйны падыход, ды яшчэ ўстойлівасьць разьвіцьця пасля заканчэньня пілотнай стадыі. Ах, маглі ўвогуле ня вараць, спаць ахвота...

Всемирный банк The World Bank



## Праект 36

Інэрактыўныя мадэлі рашэньня лякальных праблемаў  
Арганізацыя: «Эўрапейскі дыялёг» (Львоў)  
Мэта: ужываньне на прыктыкі прадстаўнікамі органаў мясцовага самакіраваньня мэтадаў прагназаваньня і аналізу наступстваў прынятых імі рашэньняў.  
...Навізна прапанаванага падыходу: ужываньне падчас навучэньня кампутарных гульняў тыпу Sum City, якія дазваляюць змадэліраваць віртуальны населены пункт.



Давайце перазагрузімся.

Мэр, у нас праблемы: у горадзе 2% беспрацоўных.